

# "Каб у жыцці чаго-небудзь дабіцца..."



**Дубатоўка Аляксандр, выпускнік 2014г.**

## **Трыялет**

Каб у жыцці чаго-небудзь дабіцца,  
Трэба ў школе добра вучыцца.  
Трэба ведаць, чаго вельмі жадаеш,  
Каб у жыцці чаго-небудзь дабіцца.  
Трэба ведаць, чым душу ўзбагачаеш,  
І зрабіць нічога не спазніцца,  
Каб у жыцці чаго-небудзь дабіцца,  
Трэба ў школе добра вучыцца.

\*\*\*\*\*



**Павел Дамарад, выпускнік 2015г.**

\*\*\*

У цудоўнай вёсцы Крываносы,  
Сярод шырокіх вуліц і дамоў,  
Стаіць школа, нібы распусціўшы косы,  
Якой ўжо больш за 150 гадоў.

Вельмі прыгожа яна выглядае  
На фоне стагодніх ліп і таполяў,  
З белымі вокнамі, у жоўтым убранні,  
І з пасаджанымі кветкамі наўкола.

Мілагучным жаўранкам гучыць званок,  
Запрашаючы ўсіх у падарожжа.  
Так пачынаецца кожны ў нас урок--  
У ім, нібы ў казачным свеце, прыгожа.

Навучала школа сотні пакаленняў,  
І настаўнікі мяняліся з гадамі.  
Школа помніць выпускнікоў сталенне.  
І мы з ёй застанёмся добрымі сябрамі.

\*\*\*\*\*

## Уладзімір Сітнік, былы настаўнік школы



### ГІМН ШКОЛЫ

Ясныя росы, чыстыя  
росы,  
Спеў жаўрука над  
зямлёй.  
Мы –Крываносы,  
Мы з Крываносаў,  
З школы сярэдняй сваёй.

Мы без панукі глыбы навукі  
Дробім, нібы дынаміт.  
Толькі задачы пачэсней не  
бачым:  
Вырасці трэба людзьмі.

Гімн, узнімайся, наш, да  
нябёсаў,  
Звонка звiні над зямлёй.  
Мы –Крываносы,  
Мы з Крываносаў,  
З школы сярэдняй сваёй.

*Мы без панукі глыбы навукі  
Дробім, нібы дынаміт.  
Толькі задачы пачэсней не  
бачым:  
Вырасці трэба людзьмі.*

\*\*\*\*\*



## Валянціна Міхайлаўна Шуманская. Выпускніца 1983 года.

\*\*\*

Мiнула дваццаць год таму,  
Як вы зайшлі да нас у клас.  
--Вiтаю вас, сядайце, дзеці,  
Урок я пачынаю наш.

Наш дарагі, любiмы класны,  
Нiколі не забудзем Вас.  
Вы нам не толькi веды далi,  
Людзей выхоўвалi Вы з нас.

Разумны, ветлiвы, такi тактоўны,  
На ўсё вы ведалi адказ,  
Вас паважалi i любiлi,  
I сёння вы ў памяцi ў нас.

Уладзімір Уладзіміравiч Сiтнiк—  
Сваёй зямлi сапраўдны сын—  
На ўсё жыццё ў нас застаўся  
Аб нашым класным успамiн.

\*\*\*\*\*



**Роза Ракавец, вучаніца 10 класа**

**Шчасце—гэта што?**

Шчасце—гэта што?

Мець пентхаус мільёнаў сто,

Быць багатым, знакамітым

Альбо ж быць тут не забытым?

Мець бацькоў, сям'ю і родных,

Адчуваць сябе свабодным,

Назіраць у вачах маці

Слёзы шчасця, а не плачу.

Шчасце—гэта што?

Быць крутым за ўсіх разоў у сто,

Быць бесчалавечным самадурам

І людзей лічыць як брудам?

Родных усіх забыць—і што...

Ці дарыць сябрам усмешкі,

Быць сабой, а не чыёй пешкай,

Мець бацькоў, сям'ю і родных,

Адчуваць сябе свабодным!

\*\*\*\*\*



**Расціслаў Ціхаміраў, вучань 7 класа**

\*\*\*

Мая Радзіма—зялёная краса,  
Тут рэкі, і азёры, і чыстая раса.

Ты лепшая самая

На ўсёй нашай зямлі

Прырода наша слаўная—

Цябе мы збераглі.

\*\*\*\*\*



**Аліна Еўдакімава, вучаніца 7 класа**

\*\*\*

Калі паедзем куды-небудзь мы,  
Нам хутка ўспомняцца тыя двары,  
Дзе раслі мы, вучыліся, разам гулялі  
І вялікай бяды ніколі не зналі.  
Успомнім і луг, і бязмежнае поле,  
Дзе любілі мы бегаць на волі.  
Успомнім матуліны цёплыя рукі,  
Пры ёй вымаўлялі мы першыя